

МЕТРЫКА
Вялікага
Княства Літоўскага
(1522-1552)

28

28





МЕТРЫКА

Вялікага
Княства Літоўскага

Архіў Канцэлярыі
Вялікага Князя
Літоўскага



0002 Мінскі 2000

ATHENÆUM

METRYKA

Vialikaha
Kniastva Litoŭskaha

(1522-1552)

Kniha zapisaŭ 28

METRICA

of the Grand Duchy
of Lithuania

(1522-1552)

Book of inscriptions 28



Miensk 2000

ATHENÆUM

МЕТРЫКА

Вялікага
Княства Літоўскага

Кніга 28
(1522-1552)

Кніга запісаў 28
(Копія канца XVI ст.)



Менск 2000

УДК 947.6 + 947.45 + 947.7]“15”: 930.221(474.5)“15”

М 546

ATHENÆUM

Commentarii Historiæ et Culturæ

калекцыя «Помнікі»

Том I

Праца выкананая ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі.

Праца абмеркаваная і рэкамендаваная да друку

ў Адзеле спецыяльных гістарычных навук Інстытута гісторыі НАНБ.

Да друку падрыхтавалі:

Тэксты –

Валеры МЯНЖЫНСКІ

Прадметны паказальнік, слоўнік, спіс аўтарскіх загаловаў –

Уладзімір СВЯЖЫНСКІ

Імяны паказальнік, геаграфічны паказальнік, табліцы №№ 1–4, спіс скарачэнняў –

Валеры МЯНЖЫНСКІ

Каардынатар праекту выдання –

Алег ДЗЯРНОВІЧ

ISBN 985-6374-10-3

© Мянжынскі Валеры, Свяжынскі Уладзімір,
тэксты, навуковы апарат, 2000

© ATHENÆUM, 2000

© Андрэй Фядорчанка, дызайн, 2000

УВОДЗІНЫ (<i>Валеры Мянжынскі</i>)	5
ВВЕДЕНИЕ (<i>Валерий Менжинский</i>)	12
INTRODUCTION (<i>Valery Mianżynski</i>)	19
ĮVADAS (<i>Valerijus Mianžinskis</i>)	25
Ад выдаўцы (<i>Алег Дзярновіч</i>)	27
Ілюстрацыі	28
СПРАВЫ КНІГІ Метрыкі ВКЛ № 28	36
РЭЕСТР СПРАВАЎ	36
ТЭКСТ СПРАВАЎ	36
1. 1541.10.21. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I двараніну Івану Васільевічу Саламярэцкаму на кіраўніцтва адміністрацыяй двара Айна	48
2. 1541.10.13. Вільня. – Загад Жыгімонта I кіраўнікам мясцовай адміністрацыі, зямлянам, баярам і дваранам Вялікага княства Літоўскага ўсюды прапускаць купца цара турэцкага шах Сулеймана Андрэя Грэка з яго таварамі і браць мытнай пошліны з кожнай капы яго тавараў толькі па паўгроша	49
3. 1541.10.15. Вільня. – Загад Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Кіеўскага ваяводства, купца турэцкага цара шах Сулеймана Андрэя Грэка з таварамі яго прапусціць да Масквы	49
4. 1541.10.11. Вільня. – Загад Жыгімонта I князю Васілю Ковельскаму за няўплату ім сярэбшчыны па 12 грошаў з сахі на абарону рэчы паспалітай не чыніць перашкод двараніну, пасланаму вялікім князем, канфіскоўваць яго маёнтак на карысць апошняга	50
5. 1522.07.04. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I архімандрыту і старцам Пячэрскага манастыра ў Кіеве мець ім абшчыну, не дапусціць пераходу манастыра пасля смерці архімандрыта пад уладу ваяводы, вызваліць іх ад падатку на ўтрыманне і забеспячэнне падводамі паслоў і ганцоў	51

6. 1541.08.26. Вільня. – Загад Жыгімонта I чаркаскаму старосце Андрэю Глебавічу Пронскаму не пасылаць казакаў у татарскую зямлю для разрыву перамір'я з татарскім ханам, а робячых гэта самавольна затрымліваць пад пагрозай строгага пакарання 53
7. 1541.11.20. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I гародзенскаму гараднічаму Сямёну Багданавічу Адзінцэвічу дагавору аб прымірэнні яго з друцкімі князямі 54
8. 1541.11.01. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I курклеўскаму прыставу Яну Саўрымавічу на безгаспадарную зямлю Яцаўшчыну ў Курклеўскай воласці 55
9. 1541.04.10. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I двараніну Юрыю Войцехавічу Насілоўскаму на пасланне яго ў Браслаўскі замак на месца тамтэйшага старосты Сямёна Глебавіча Пронскага да таго часу, пакуль апошні не вырашыць перад каралём канфлікту з брацлаўскімі зямлямі 56
- 9.1. [1541.04.10. Вільня]. – Прывілей Жыгімонта I такога ж зместу старосце веніцкаму Яну Хршчоначу 57
10. 1541.11.30. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I віленскаму бурмістру Стэфану Велькавічу на пасаду скарбніка Вялікага княства Літоўскага і на адкрыццё васковай крамкі ў Вільні 57
11. 1541.07.26. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I падданым Ушпальскага двара на вызваленне іх ад уплаты падатку ў суме ста коп грошай штогод, накладзенага на іх звыш павіннасці кіраўніком мясцовай адміністрацыі Мікалаем Андрэавічам 58
12. 1540.08.19. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I архімандрыту і старцам Пячэрскага манастыра ў Кіеве ездзіць ім для збору міласціны ў Северскія замкі Старадуб і Ноўгарад 59
13. [1542.01–09]. Вільня. – Загад Жыгімонта I двараніну Андрэю Мацкевічу перадаць двары Волкінікі і Ляпуны Войцеху Шымкавічу Юндзілу 60
14. 1542.01.20. Вільня. – Загад Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Свіслацкай воласці Кузьму Іванавічу Жаслаўскаму паслаць 60 чалавек на будаўніцтва Кіеўскага замка 61
15. 1542.08.11. Кракаў. – Прывілей Жыгімонта I князю Васілю Андрэавічу Палубенскаму на мыта маставое ў маёнтку яго Палубічах у поўную ўласнасць 63
16. [1528–1542]. – Пацвярджэнне Жыгімонта I баярыну Грыню Прэдкавічу куплі яго ў розных баяр ковенскіх і ўпіцкіх двара ў Лунчунаве Ковенскага павета, а таксама куплі яго ў баяр гэтых паветаў іншых розных зямель, людзей і сенажацей у поўную ўласнасць 63
17. [1542.04.14. Вільня]. – Загад Жыгімонта I цівуну дзірванскаму Багдану Міцькавічу вярнуць 20 служб людзей Дзірванскай воласці ба-

- ярыну жамойцкаму Яну Дзірмавічу адпаведна прадстаў-
леным на гэта ім ранейшым прывілеям 65
18. [1541.12]. – Пацвярджэнне Жыгімонта I Ганне Іванаўне Мікіцінай
на трэцюю частку маёмасці яе мужа, скарбнага гаспа-
дарчага, дзяржаўцы гайнаўскага Мікіты Андрэвіча, за-
пісанага ў вена 67
19. 1540.08.09. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I архімандрыту Сафронію і стар-
цам Пячэрскага манастыра ў Кіеве на збор дані з зам-
каў Северскіх – Старадуба і Ноўгарада-Северскага 68
20. 1540.08.09. Вільня. – Загад Жыгімонта I ваяводзе кіеўскаму не забараняць
архімандрыту Пячэрскага манастыра і старцам збіраць
даніну з замкаў Северскіх – Старадуба і Ноўгарада-Се-
верскага 69
21. 1541.07.21. Вільня. – Загад Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Кіеўскага
ваяводства князю Андрэю Міхайлавічу Кашырскаму не
дапускаць з боку казакаў ніякай шкоды татарскім пасе-
лішчам, паколькі гэта можа прывесці да парушэння
перамір'я з царом перакопскім 70
22. 1530.06.20. Кракаў. – Распарадчы прывілей («ліст») Жыгімонта I кіраўні-
кам мясцовай адміністрацыі двароў Вількія, Вялена,
Скерстамон, Ясвойны зямлі Жамойцкай не перашкад-
жаць пісару Андрэю Мацкевічу спаганяць падаткі на
вялікага цара паводле ліста гаспадарскага, а таксама
наглядаць за работамі і збіраць мытныя пошліны 72
23. 1542.01.16. Вільня. – Загад Жыгімонта I мітрапаліту кіеўскаму Макарыю не
перадаваць цэрквы ў Вільні ў падначаленне мяшчанам 73
24. [1542.01.16. Вільня]. – Загад Жыгімонта I членам гарадскога самакіравання
г. Вільні і мяшчанам не браць пад сваё кіраванне свята-
роў віленскіх і не спраўляць на гэта прывілеяў у мітра-
паліта кіеўскага Макарыя, а заставацца паводле старых
звычайў 74
25. 1540.07.20. Вільня. – Вырак суда вял. кн. Жыгімонта I з панамі-радай па
цяжбе паміж Янам Мікалаевічам Ілінічам і войскім
слоніўскім Грынькам Міхайлавічам аб 15 службах люд-
зей маэнтка Івачоўскага і суме грошай 75
26. 1540.07.06. Вільня. – Загад Жыгімонта I дзяржаўцу медніцкаму князю
Фёдару Васільевічу Саламярэцкаму, харунжаму і шлях-
це медніцкай аб неабходнасці ўплаты падаткаў (сярэб-
шчыны) на патрэбы абароны 76
27. 1542.05.20. Вільня. – Распарадчы прывілей («ліст») Жыгімонта I падскар-
бію земскаму Івану Гарнастаю, ваяводу трокскаму пану
Станіславу Альбрэхтавічу Гаштольд у якасці кампенса-
цыі за забраную воласць Упіцкую для гаспадарскіх пат-
рэб штогод выплачваць са скарбу шэсцьсот коп грошай 78

28. 1542.06.02. Бярэсце. – Распарадчы прывілей («ліст») Жыгімонта I подскарбію земскаму Івану Гарнастаю даваць князю Івану Дзмітрыевічу Шуйскаму і царэвічу пуньскаму штогод па восемдзесят і па пяцьдзесят коп грошай са скарбу да волі гаспадарскае 79
29. 1542.10.24. Кракаў. – Дазвольчы прывілей («ліст») Жыгімонта I татарыну Абдулу Абрагімавічу на продаж сяла Краснае, выслугі яго бацькі 80
30. 1542.10.24. Кракаў. – Дазвольчы прывілей («ліст») Жыгімонта I ваяводзінай троцкай пані Ганне Аляксандраўне Пятровай Янавіча на куплю сяла Краснае ў татарына Абдулы Абрагімавіча ў поўную ўласнасць 80
31. [1542. Вільна]. – Прывілей Жыгімонта I пану дзяржаўцу валкініцкаму і ляпунскаму Войцеху Шымкавічу Юндзілу на цівунства і гараднічае віленскае з дварамі Ушпаль і Пяняны 81
32. 1542.08.12. Кракаў. – Водпіс Жыгімонта I падкамораму і лоўчаму, кіраўніку адміністрацыі Камянецкага павета Мікалаю Пацавічу на ліст яго да вялікага князя аб нанесеных яму розных крыўдах 81
33. [1541]. – Распарадчы прывілей абывацелям, мяшчанам і мытнікам Вялікага княства Літоўскага дазваляць куплю турэцкага цара шах Сулеймана Серкізу Хачымавічу Кафінскаму, армяніну, гандляваць сваімі таварамі ў княстве без уплаты мытнай пошліны 82
34. 1539.07.10. Кракаў. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I панам-радзе Вялікага княства Літоўскага аб накіраванні ім двух дваран Сілы Антонавіча і Яна Корчыюса для пакарання тых, хто перайшоў з хрысціянства ў іудаізм, з засцярогай не дапускаць, каб нявінныя цярпелі за вінаватых 83
35. [1541]. – Пацвярджэнне Жыгімонта I судовага рашэння віцебскага ваяводы Мацея Войцехавіча Яновіча, прынятага ім па справе паміж Багданам і Юрыем Храбтовічамі, паміж князямі Андрэем і сынам яго Аляксандрам за маёнтак Дашкаўшчыну 86
36. [1541]. – Інструкцыя Жыгімонта I панам-радзе Вялікага княства Літоўскага аб забеспячэнні правіянтам ускраінных замкаў і аб падарунках, з патрабаваннем якіх прыслаў сваіх ганцоў татарскі хан 86
37. [1541]. – Ліст Жыгімонта I да паноў-рад Вялікага княства Літоўскага аб сваім рашэнні адносна патрабавання з боку крымскага хана новых дароў паведаміць вялікаму князю 87
38. 1541. Масква. – Ахоўная грамата князя вялікага маскоўскага паслам і ганцам Жыгімонта I 88
39. 1541.08.08. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I трокскаму войту Станіславу Марзуку на пражыванне і выкананне ім сваіх

- службовых абавязкаў у доме былога трокскага войта, размешчаным у Троках 88
40. 1541.04.29. Кракаў. – Загад Жыгімонта I земскаму падскарбію, маршалку і пісару велікакняжацкаму Івану Гарнастаю ўвесці велікакняжацкага скарбніка Мікіту ва ўладанне дваром Аін 89
41. [1541]. – Прывілей Жыгімонта I земскаму падскарбію, маршалку і пісару велікакняжацкаму, старосце слонімскаму Івану Гарнастаю на вызваленне яго ад пасады падскарбія 89
42. 1541.06.15. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I жонцы трокскага ваяводы Грыгорыя Осцікавіча Альжбеце Станіславаўне на 5 службаў сялян у дадатак да маёнтка яе Панямонскага пажышчэва ... 90
43. 1541.07.21. Вільня. – Загад Жыгімонта I чаркаскаму старосце Андрэю Глебавічу Пронскаму забараняць тамтэйшым казакам рабіць набегі на татарскія паселішчы пад пагрозай строгага пакарання 92
44. [1541]. – Прысяга крымскага хана Сахап-гірэя, учыненая праз пасланца яго Алігача, Жыгімонта I і сыну яго Жыгімонта Аўгусту 94
45. 1540.09.07. Вільня. – Загад Жыгімонта I берасцейскаму старосту Аляксандру Іванавічу Хадкевічу выпусціць з велікакняжацкага двара Кіяўца вязня-масквіціна, паповага сына Івана Чаглонава, у абмен на баярына полацкага Андрэя Варфаламеевіча, адпушчанага з маскоўскага палону 95
46. 1540.08.17. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Чачэрскай і Прапойскай валасцей Івану Міхайлавічу Вішнеўскаму абмяняцца з князем Аляксандрам Андрэевічам Кашырскім палавінай замка Перамышль на Валыні, дадзены яму з братам яго нябожчыкам Фёдарам, на частку маёнтка Дзярэчын у Літве 95
47. 1533.[12].15. Кракаў. – Прывілей Жыгімонта I Марціну Канстанцінавічу Чыжу з Нецечы на шляхецтва 96
48. 1536.05.23. Вільня. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I паслам крымскага хана Аслана да кіраўнікоў мясцовай адміністрацыі Вялікага княства Літоўскага збіраць падатак з сялян і мяшчан на ўтрыманне паслоў і забеспячэнне іх падводамі (стацыю) 97
49. 1542.[04].20. Вільня. – Загад Жыгімонта I двараніну (імя не ўказана) увесці кіраўніка (начальніка мясцовага кіравання)! адміністрацыі Волкініцкага і Ляпунскага двароў Войцеха Юндзіла на пасаду кіраўніка мясцовай адміністрацыі г. Вільні 98
50. [1541]. – Загад Жыгімонта I паслу да крымскага хана, пісару, кіраўніку канеўскай і дубіцкай дваровай адміністрацыі Анікею Гарнастаю, які вяртаўся з пасольства, паспя-

28.	1542.01.25.	Вільня.	шацца да вялікага князя для хутчэйшага асэнсавання апошнім спраў, якія вырашаліся ў час пасольства	98
51.	1541.07.07.	Вільня.	– Распарадчы прывілей Жыгімонта I кіраўнікам мясцовай адміністрацыі, шляхце, зямлянам і сялянам Венецкага замка аб пасылцы туды некаторых службовых асоб у якасці суддзяў для вырашэння канфлікту паміж імі і старостам брацлаўскім і венецкім Сямёнам Глебавічам Пронскім	99
52.	1541.07.07.	Вільня.	– Распарадчы прывілей кіраўніку мясцовай адміністрацыі, зямлянам, мяшчанам і сялянам Брацлаўскага замка аб накіраванні туды некаторых службовых асоб у якасці суддзяў для вырашэння канфлікту паміж імі і старостам брацлаўскім і венецкім Сямёнам Глебавічам Пронскім	100
53.	1541.07.21.	Вільня.	– Загад Жыгімонта I канеўскаму старосту Бабаеду пад пагрозай строгага пакарання забараняць тамтэйшым казакам рабіць напады на татар і прычыняць ім шкоды	100
54.	[1541].		– Дазвольчы прывілей Жыгімонта I двараніну Янушу Любецкаму мець дзве карчмы ў маёнтку Прылуцкім	102
55.	[1541].		– Прывілей Жыгімонта I Кузьму Іванавічу Жаслаўскаму на плату за арэнду Свіслацкага замка ў велікакняжацкі скарб у памеры толькі 100 грошаў штогод	103
56.	[1541].	Вільня.	– Пацвярджэнне Жыгімонта I дазволу двараніну Івану Няміравічу збудаваць замак у маёнтку яго Гарадзішчы Валеўскай воласці	104
57.	[1541].		– Прывілей Жыгімонта I Льву Сямёнавічу Чыжу на двары Эйшышкі і Вораны	105
58.	[1541].	Вільня.	– Заканадаўчы акт Вялікага княства Літоўскага аб продажу і куплі тавараў на рынку ў Вільні	105
58.I.	[1541].	Вільня.	– Распарадчы прывілей Жыгімонта I аб прызначэнні ў якасці назіральнікаў за выкананнем заканадаўчага акта ВКЛ аб продажу і куплі тавару на рынку ў Вільні	107
59.	1541.12.13.	Вільня.	– Загад Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Аршанскага замка Васілю Юр'евічу Талачынскаму з баярамі сваімі нікуды з замка не адлучацца перад пагрозай маскоўскага нападу	107
59.I.	[1541.12.17.	Вільня].	– Запіс аб тым, што «лісты» аналагічнага зместу накіраваны таксама і да Мсціслава, Крычава, Магілёва, Чачэрска, Прапойска, Рэчыцы, Гомеля	108
60.	1542.01.25.	Вільня.	– Пацвярджэнне Жыгімонта I святару царквы святога архангела Міхаіла ў велікакняжацкім двары Носаве Ерафею на пакіданне пры гэтай царкве нададзеных ёй у свой час дваранінам Юхнам Ванькевічам дзвюх валок зямлі, агарода і лужка, «на вечность»	108

61. 1541. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I кракаўскаму, сандамірскаму і трокскаму пробашчу Яну Андрэю з Ваянціна на адкрыццё ім у Лукініках Жамойцкай зямлі столькіх карчом, колькі ён захоча або колькі іх можна быць у Лукініках 109
62. 1542.04.14. Вільня. – Загад Жыгімонта I дзірванскаму цівуну Багдану Міцькавічу вярнуць баярыну Жамойцкай зямлі Яну Дырмавічу дваццаць службаў сялян, якія належалі дзірванскай адміністрацыі 110
63. [1539–1541]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I яўрэям Вялікага княства Літоўскага ў тым, што яны вольныя ад несправядлівага абвінавачвання іх з боку яўрэя з Кароны Польскай у крадзяжы і куплі дзяцей хрысціян і таемным схіленні іх ва іудаізм 112
64. 1541.11.[30]. Вільня. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I мытнікам Вялікага княства Літоўскага прапускаць на тэрыторыі княства купца турэцкага цара Шах Сулеймана Андрэя Грэка без затрымак і спагнання мытнай пошліны, акрамя як з яго ўласных тавараў 114
65. [1541]. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I брацлаўскаму і венецкаму старосту Сямёну Глебавічу Пронскаму, што яго асобе не наносіць маральную шкоду тое, што насуперак свайму дагавору, дадзенаму велікакняжацкім падданым, злачынствы апошніх ён зрабіў здабыткам вялікага князя 115
66. 1540.07.19. – Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I мяшчанам і сялянам Свіслацкай воласці, што паборы і падаткі каралю і кіраўнікам мясцовай адміністрацыі яны будуць плаціць паводле старадаўняга прывілею 116
67. 1541.08.09. Вільня. – Вырак Жыгімонта I па справе паміж зямлянінам Трокскага павата Альбрыхтам Багданавічам і жосленскім яўрэем Сімхам Альканічам аб супраціўленні Багданавіча прыцягненню яго да судовай адказнасці за збіццё ім Альканіча і затрымку яго вазоў і рэчаў 117
68. 1541.08.16. Вільня. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Кіеўскага ваяводства Андрэю Міхайлавічу Кашырскаму пакінуць у сіле дадзены кіеўскім ваяводам Андрэем Якубавічам Неміровічам прывілей кіеўскай зямлянцы Палоніі Андрэеўне Васільевай і яе дзецям на безгаспадарную зямлю Абыходаўшчыну Заўскай воласці ... 119
69. 1541.10.13. Вільня. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I татарам Трокскага павата, што кіраўнікі мясцовай адміністрацыі і іх намеснікі на свае патрэбы і пры слугах сваіх прыцягваць іх да выканання паліцэйскіх функцый, акрамя прызначаных на гэта простых татар, не могуць 119
70. 1541.04.01. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I зямлянцы Віленскага па-

- вета Хомінай Андрэевіча Іванаўне на маёнтак Бахаравічы, безгаспадарную зямлю Юркаўшчыну і рухомую маёмасць, завяшчаныя ёй яе мужам Хамой, на вечнасць 120
71. 1541.07.11. Вільня. – Пасланне Жыгімонта I малдаўскаму гаспадару Пятру аб розных крыўдах і шкодах, нанесеных падданым брацлаўскім і веніцкім яго людзьмі, і аб іншых рэчах 121
72. 1541.10.16. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I двараніну Юхну Ванькавічу на маёнтак у Аінскім павеце ў абмен на маёнтак Носава ў Мельніцкім павеце 122
73. 1541.08.03. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I прывілею, дадзенага кіраўніком адміністрацыі Пянянскай воласці Шымкам Мацкевічам баярам Яну Юр'евічу, Процьку Пятровічу і Марыне Грыцкавай на вызваленне іх ад усіх павіннасцей 123
74. 1541.10.13. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I купцу турэцкага цара шаха Сулеймана Андрэю Грэку на гандаль таварамі ў Вялікім княстве Літоўскім і на змяншэнне мытнай пошліны з кожнай капы тавараў з шасці грошаў да паўгроша 124
75. [1541]. Вільня]. – Пацвярджэнне Жыгімонта I двараніну Глебу Іванавічу Есьману куплі яго ў розных асоб Віленскага і іншых паведаў сялян, зямель, маёнткаў і дамоў у Вільні на вечныя часы 124
76. 1542.01.06. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта I ваяводу полацкаму, вялікакняжацкаму маршалку Яну Юр'евічу Глябовічу куплі яго маёнтка Басіна ў мітрапаліта кіеўскага і галіцкага і ўсяе Русі Макарыя 127
77. 1542.09.13. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I шаўдоўскаму плябану Паўлу на фундацыю касцёла панны Марыі ў мястэчку Упіцкага павета Шаўдоўскім Шаўдоўскай воласці і на наданне гэтаму касцёлу сялян і зямлі 128
78. 1541.12.20. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I паслам у Маскву Яну Юр'евічу Глябовічу, Нікадзіму Янавічу Цеханоўскаму і Мікалаю Мікалаевічу Андрашэвічу на падатак з сялян і мяшчан княства на ўтрыманне іх і забеспячэнне падводамі ў час праезду 129
79. 1541.08.29. Вільня. – Скарга Жыгімонта I князю вялікаму маскоўскаму Івану Васільевічу на адабранне тавараў і грошай у віленскага мешчаніна Логвіла Берасцяніна ў час зняволення яго ў Ноўгарадзе тамтэйшым купцом Грыгорыем Старковым 129
80. [1541]. – Распарадчы прывілей Жыгімонта I скарбнаму пісару Маноўскаму Фёдаравічу на аднаўленне яго на працы ў віленскай васковай крамцы і павышэнне яму штогадовага ўзнагароджання за працу ў выглядзе грошай і сукна на адзенне 130

81. 1541.12.26. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I полацкаму ваяводу Яну Глябовічу на вызваленне яго ад судовых выракаў па справах яго і яго цешчы княгіні Тыччынай, якая знаходзілася пад апекай, і слуг яго на час паездкі яго паслом у Маскву 131
82. 1541.12.20. Вільня. – Даверчы ліст Жыгімонта I паслам у Маскву Яну Глябовічу, Нікадзіму Цеханоўскаму і Мікалаю Андрэевічу на заключэнне вечнага міру з маскоўскім княствам 132
83. 1542.03.02. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I ковенскаму купцу Каспару Лібдару на нарыхтоўку ў великакняжацкіх пушчах у Дарсунішках і Бірштанах брусоў, клёпак і попелу па дагавору, заключанаму на тры гады, і на выдзяленне яму з вялікакняжацкага скарбу пазыкі на адкрыццё гэтай справы ў памеры тысячы коп грошаў пад працэнты паўтары тысячы коп штогод 133
84. [1541]. – Даручэнне двараніну Багдану Леўкавічу Мерцвяцу ў тым, што ён пасланы паклікаць у суд князя Слуцкага, ваяводзіную віленскую, ваяводзіную трокскую, пана Забярэзінскага для пацвярджэння іх правоў на прысвоеныя імі землі, сялян і пушчу 134
85. [1541]. – Даручэнне двараніну каралевы Боны Грыгорыю Андрэевічу адшукаць шкоднікаў, якія пакралі тавары ў купцоў турэцкага цара Шах Сулеймана ў Венецы 134
86. [1541]. Вільня. – Загад Жыгімонта I Станіславу Давойну даставіць у суд свайго памочніка Івана Шчарбіну, які абвінавачваецца ў нанясенні шкод купцам турэцкага цара Шаха Сулеймана, пасланы Давойну з памочнікам яго Валяр’янам Вольскім 134
87. 1541.07.20. Вільня. – Загад Жыгімонта I віцебскаму ваяводу Мацею Войцехавічу Янавічу не патрабаваць ад баяр Ваўкавыскага павета Пількі Еськавіча і Петраша Андрэевіча ўплаты зямельнай рэнты і паншчыны, акрамя земскай вайскавай службы 135
88. 1541.07.20. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I ваўкавыскім баярам Пільку Еськавічу і Петрапу Андрэевічу на вызваленне ад уплаты зямельнай рэнты і паншчыны, акрамя земскай вайскавай службы 136
89. [1541]. – Прывілей Жыгімонта I свіслацкаму старосту Кузьму Іванавічу Жаслаўскаму на ўсе падаткі і даходы з замка Свіслацкага за вылікам штогадовай платы ў великакняжацкі скарб за арэнду замка ў памеры 100 коп грошаў і выдаткаў на яго абарону 137
90. 1542.05.12. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I віленскаму лацінскаму пісару Сымону Солхен Махеру штогод правозіць без уплаты мытнай пошліны з Гданьска па 20 лаштаў солі пажыццёва 138

91. 1542.05.12. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I двараніну Івану Ярмолічу Слатовічу на безгаспадарную зямлю Чарнеўшчыну ў Меміжскай воласці, пад Алкянянамі 138
92. 1541.06.25. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта I віленскаму бурмістру Андрэю Мацкевічу на нарыхтоўку ў Віленскай пушчы брусоў, клёпак і попелу за ўплату мытнай пошліны ў вялікакняжацкі скарб, тэрмінам на адзін год 139
93. 1541.03.12. Вільня. – Ахоўная грамата – «ліст» двараніну Шчаснаму Ма-жэйкавічу для прыбыцця яго да вялікага князя з мэтай доказу сваёй недатычнасці да забойства двараніна Яна Маствілавіча, тэрмінам на 8 тыдняў 139
94. 1541.08.03. Вільня. – Загад Жыгімонта I прадстаўнікам мясцовай адміністрацыі, шляхце, мяшчанам і простым людзям Дарагіцкага павета ўвайсці ў падпарадкаванне двараніну Івану Богушавічу Багавіціновічу, накіраванаму туды вялікім князем на пасаду старосты 140
- 94.1. [1541.08.03. Вільня]. – Загады аналагічнага зместу прадстаўнікам адміністрацыі места Дарагічына 140
95. 1542.[05.05. Вільня]. – Запіс Жыгімонта I аб парадку замяшчэння пасадаў, якія вызваліліся пасля смерці асоб, што іх займалі дагэтуль, – ваяводы віленскага, ваяводы трокскага, старосты жамойцкага 140
96. [1542.05. Вільня]. – Прывілей Жыгімонта I ваяводу полацкаму Яну Юр’евічу Глябовічу на пасаду віленскага ваяводы, якая вызвалілася пасля смерці Альбрэхта Марцінавіча Гаштольда 141
97. 1542.05.20. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I ваяводу віленскаму на замкі і воласці Бабруйск і Барысаў да асобага распараджэння вялікага князя 142
98. [1542.05]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I ваяводу новагародскаму Гаштольду пажыццёва на пасаду трокскага ваяводы, якая вызвалілася пасля смерці Яна Янавіча Забярэзінскага 143
99. [1542.05]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I трокскаму ваяводу Станіславу Альбрахтавічу Гаштольду на 600 коп грошаў з вялікакняжацкага скарбу штогод у якасці кампенсацыі за Упіцкую воласць, якая адыйшла пад уладу вялікага князя, да асобага распараджэння апошняга 144
100. 1542.05.20. Вільня. – Загад Жыгімонта I вялікакняжацкаму падскарбію Івану Гарнастаю выплачваць трокскаму ваяводзе Станіславу Гаштольду па 600 коп грошаў штогод у якасці кампенсацыі за Упіцкую воласць у адпаведнасці з выдзеным яму на гэта вялікакняжацкім прывілеем 144
101. [1542.05]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I віцебскаму ваяводу Мацею Войцехавічу Яновічу на пасаду жамойцкага старосты і ўсе даходы з гэтага староства 145

102. [1542. Вільня]. – Запіс аб кандыдатурах для прызначэння на пасады, якія вызваліліся 146
- 102.I. 1542.05.24. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I князю Янушу Юр'евічу Дубровіцкаму на пасаду Кіеўскага ваяводы 146
103. [1542.05.24. Вільня]. – Прывілей Жыгімонта I князю Янушу Юр'евічу Дубровіцкаму на Гарвольскую воласць у дадатак да Кіеўскага ваяводства з мядовымі і грашовымі падаткамі і паншчынай, мядовы падатак з Мазырскай воласці, а таксама на ўзнагароджанне за службу ў выглядзе 400 коп грошаў, шасці паставаў сукна лепшага гатунку, 10 паставаў – горшага 147
104. [1542.05–06]. Вільня. – Загад Жыгімонта I кіраўніку адміністрацыі Мазырскай воласці Мікалаю Нарбуту распарадзіцца штогод аддаваць мядовы падатак з воласці кіеўскаму ваяводу Янушу Юр'евічу Дубровіцкаму 147
105. [1542.05.24]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I Станіславу Станіслававічу Давойну на пасаду свіслацкага ваяводы да асабага распараджэння вялікага князя 147
106. [1542]. Радунь. – Прывілей Жыгімонта I вялікакняжацкаму крайчаму Грыгорыю Грыгоравічу Осцікавічу на пасаду новагародскага ваяводы да асабага распараджэння вялікага князя ... 148
107. [1542. Радунь]. – Прывілей Жыгімонта I Юрыю Войцехавічу Насілоўскаму на пасаду віцебскага ваяводы 148
108. [1542]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта I архімандрыту Мінскага манастыра Узнясення Хрыстова Васіяну на пасаду архімандрыта Пячэрскага манастыра Прачыстай Божай Маці 149
109. 1551.10.12. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста двараніну Шчаснаму Герцыку на пасаду кіраўніка адміністрацыі двара Бірштаны 149
110. 1551.10.12. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста сыну новагародскага ваяводы Івану Іванавічу Гарнастаю на кіраўніцтва адміністрацыяй двара Дарсунішкі 150
111. 1551.10.14. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста трокскаму ваяводу Мікалаю Юр'евічу Радзівілу на кіраўніцтва адміністрацыяй двара Самілішкі 151
112. 1551.10.13. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста мяшчанам Новагародка на вызваленне іх ад вялікакняжацкага падатку з прычыны таго, што яны вымушаны плаціць падатак на ўтрыманне паслоў і ганцоў і забяспечваць іх падводамі і праваднікамі, да таго часу, пакуль яны гэта робяць 151
113. 1551.10.21. Вільня. – Загад Жыгімонта II Аўгуста чаркаскаму і канеўскаму старосту Яну Хршчонавічу прыняць у замак Чаркаскі вялікакняжацкага ротмістра Пятра Разбіцкага з сотняй пехацінцаў для абароны ўскраінных замкаў 152

114. 1551.10.21. Вільня. – Загад Жыгімонта II Аўгуста чаркаскаму і канеўскаму старосту Пятру Хршчонавічу прыняць у Канеўскі замак ротмістра з кіеўскай роты Ангіла з ротай пехацінцаў для абароны ўскраінных замкаў 154
115. [1551.10.21. Вільня]. – Запіс аб накіраванні аналагічнага зместу загаду Жыгімонта II Аўгуста брацлаўскаму і веніцкаму старосту Богушу Фёдаравічу Карэцкаму прыняць у Веніцкім замку ротмістра Крыштофа Рудніцкага з ротай для абароны замка 155
116. [1551. Вільня]. – Загад Жыгімонта II Аўгуста чаркаскаму і канеўскаму старосту Яну Хршчонавічу прыняць у замак Чаркаскі людзей конных і пешых і самому перасяліцца ў замак для забеспячэння яго абароны 156
117. [1551]. – Загад Жыгімонта II Аўгуста маршалку Валынскай зямлі Васілю Канстанцінавічу Астрожскаму з прычыны пагрозы нападу малдаўскага ваяводы Стэфаніцы пільна сачыць за перамяшчэннем непрыяцеля і аб усім даводзіць да ведама вялікага князя, быць гатовым да адпору непрыяцелю і ў выпадку нападу яго забяспечыць абарону краю 158
118. [1551]. – Загад Жыгімонта II Аўгуста канеўскаму і чаркаскаму старосту Яну Хршчонавічу дабудаваць новы Чаркаскі замак і перасяліцца ў яго для забеспячэння яго абароны 159
119. 1551.10.20. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімона II Аўгуста мсціслаўскім баярам Мішку Анасавічу з сынамі куплі ім зямлі ў Мсціслаўскім ваяводстве да асабага распараджэння вялікага князя 160
120. 1551. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста мсціслаўскаму баярыну Радзьку Юр’евічу Шчалкановічу куплі яго ў розных мсціслаўскіх баяр зямель, да асабага распараджэння вялікага князя 161
121. [1551. Вільня]. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста мсціслаўскаму баярыну Радзьку Юр’евічу Шчалкановічу на безгаспадарныя землі ў Мсціслаўскім павеце да асабага распараджэння вялікага князя 162
122. [1551. Вільня]. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста мсціслаўскім баярам Ваську, Цімафею і Данілу Фёдаравічам на зямлю ў Мсціслаўскім павеце да асабага распараджэння вялікага князя 162
123. [1551. Вільня]. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста мсціслаўскаму баярыну Ісаю Шчалкановічу куплі ім зямлі ў Мсціслаўскім павеце да асабага распараджэння вялікага князя 162
124. 1551.11.01. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста прывілею мсціслаўскага старосты Івана Палубенскага мсціслаўскім баярам Багдану, Конану і Мішку Труханавічам і Івану

145. 1551.11.02. Вільня. – Путаціну на вызваленне іх ад усялякіх службаў і подацей, акрамя баярскай службы 163
125. 1551.11.02. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста прывілею мсціслаўскага старосты Івана Васільевіча Палубенскага мсціслаўскаму баярыну Багдану Лазаравічу і сыну яго на землі ў Красным 163
126. 1551.10.29. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста прывілею Жыгімонта I крычаўскіх баяр Панькі і Іллі Грыневічаў, дадзенага іх дзядзьку Якаву на землі Гарбузоўшчыну, Усажына і Увязава і іншыя ў Крычаўскай воласці да асобага распараджэння вялікага князя 164
127. [1551. Вільня]. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста крычаўскім баярам Пятру і Ігнату Белікам на безгаспадарную зямлю ў Лобжы ў павеце Крычаўскім да асобага распараджэння вялікага князя 165
128. 1551.11.05. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста пану з воласці Полацкай Міхаілу Фёдаравічу і сынам яго, Андрэю і Мацею, на сяло Уліна, зямлю і куплі іх у ваяводстве Полацкім, на вечнасць 165
129. 1551.11.05. Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста зямлянам Жытомірскага павета Сцецку і Мікалаю Гневашавічам Варонічам на селішчы Лоўкава і Іванькава ў Жытомірскім павеце, на вечнасць 166
130. 1551.10.22. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта II Аўгуста аршанскім мяшчанам на гандаль па ўсім Вялікім княстве Літоўскім без уплаты мытнай пошліны тэрмінам на 10 год з прычыны значнага іх збыднення ад забеспячэння падводамі часта праязджаючых праз Оршу паслоў, вялікіх шкод, нанесеных ім маскоўскімі пасламі і частых неўраджаў у мінулыя гады 167
131. 1551.10.19. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста аршанскім баярам Міцьку і Ананю Фёдаравічам Левашэвічам, Цімафею Васільевічу Навіцкаму, Яну Юр'евічу, Некрашу Рочавічу Барташэвічу і Васілю Шэлевічу з братамі і з сынамі на безгаспадарчыя землі ў Аршанскім павеце 168
132. 1551.11.06. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста манахам манастыра Святога Савы ў Ерусаліме: папу Фядулу, дзякану Галакціёну, манаху Серафіму і двум слугам і Пятру і Ананію, каб іх, ідучых у Маскву для збору міласціны і назад, па Вялікаму княству Літоўскаму без спаганання мытнай пошліны ўсюды прапускалі 168
133. 1541.01.14 / Вільня. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста прывілею, выддзенага Жыгімонтам I усім жыхарам замкаў Мсціслаўскага і Радамскага на гандаль без уплаты мытнай пошліны 169

134. 1551.11.14. Вільня. – Загад Жыгімонта II Аўгуста брацлаўскаму і венецкаму старосту Богушу Фёдаравічу Карэцкаму на адбудову пасля разбурэння непрыяцелем і ўмацаванне Брацлаўскага замка 171
135. 1551.11.14. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста баярыну Марціну Валодкавічу на сялян у Міхалевічах і Дубейках і на безгаспадарныя землі Ерамеёўшчыну, Гірэлеўшчыну і Карманаўшчыну ў Грэзскай воласці Трокскага павета, на вечнасць 172
136. 1552.09.02. Вільня. – Ліст – «ахоўная грамата» Жыгімонта II Аўгуста гаспадару Малдаўскай зямлі Штэпану на вольны і бязмытны праезд яго па тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ў Маскву і назад 173
137. [1551]. Вільня. – Дазвольчы прывілей Жыгімонта II Аўгуста полацкаму баярыну Астаф’ю Корсаку на заснаванне ў яго маёнтку Забор’е мястэчка і гандаль па суботах 173
138. [1551]. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста рэтаўскаму цівуну Марку Лаўрынавічу Унучку на чатыры службы цяглых сялян і на безгаспадарныя землі Юшкаўшчыну, Янаўшчыну і Бяржаншчыну і на сенажаці ў Цяльшэўскай воласці Жамойцкай зямлі, на вечнасць 174
139. 1547.11.04 / Вільня.
1549.07.14 /
1551.11.20. – Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста зямлі Юрыю Вярбіцкаму куплі ім маёнтка Сухаверхаўшчына і іншых зямель, сенажацей і сялян у падчашага Станіслава Гызгайлы, на вечнасць 175
140. [1551]. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста полацкаму баярыну Войну Пятровічу Епімаху на сяло Далошцы ў Нішчанскай воласці Полацкай зямлі, да асабага распараджэння вялікага князя (справа не мае канца) 179
141. 1551.11.27. Вільня. – Рэстр падаткаў з усіх вялікакняжацкіх гарадоў і мястэчак Вялікага княства Літоўскага, акрамя валасных сялян і яўрэяў 179
142. 1552.04.07. Петрыкаў. – Загад Жыгімонта II Аўгуста кіраўніку адміністрацыі двара Дарсунішкі Івану Іванавічу Гарнастаю перадаць пасаду дарсунішкага ляснічага вялікакняжацкаму пійнічаму Марціну Падскарбскаму 182
143. 1552. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста расейскаму баярыну Юрыю Юр’евічу Гінтоўскаму на безгаспадарныя землі Рапанішку і Малдуцішку ў Расейскай воласці Жамойцкай зямлі, да асабага распараджэння вялікага князя 182
144. 1552. Вільня. – Прывілей Жыгімонта II Аўгуста гораду Мінску і мяшчанам на магдэбургскае права і на іншыя многія вольнасці, ім адноўленыя ў сувязі са стратай у агні пры замку Мінскім прывілеяў, ім здаўна нададзеных 183

145. 1552.	Вільня.	– Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста прывілею на дзесяціну з зямель у Вербкавічах і дзе-нідзе дань мядовую і плату за памол зерня царкве Узнясення Хрыстова Мінскага манастыра ў сувязі з пашкоджаннем прывілеяў мышамі	185
146. [1552.	Вільня].	– Дазвольчы прывілей Жыгімонта II Аўгуста полацкаму баярыну Глебу Іванавічу Зенаўевічу на заснаванне ў яго маёнтку Галубічы ў Полацкай зямлі мястэчка, гандаль там і корчмы, безгаспадарную зямлю Шавярдзіну і лоўлю рыбы ў возеры Свечыне на вечнасць	186
147. [1552.	Вільня].	– Пацвярджэнне Жыгімонта II Аўгуста віленскаму бурмістру Максіму Марцінавічу Савічу на вызваленне яго дому ў Вільні ад пастою ўсялякіх гасцей на вечнасць	187
148. 1552.	Вільня.	– Прывілей Жыгімонта II Аўгуста полацкаму гараднічаму Васілю Корсаку на пасады гараднічага, цівуна і ключніка замка Полацкага	188
149. 1551.11.27.	Вільня.	– Загад Жыгімонта II Аўгуста брацлаўскаму і веніцкаму старосту Богушу Карэцкаму і яго пераемнікам кіравацца існуючымі дакументамі ў адносінах да зямлян у сувязі з іх скаргаю на розныя крыўды	189
150. 1550.07.28.	Петрыкаў.	– Прывілей Жыгімонта II Аўгуста святару віленскай царквы Пакрова Іосіфу на пасаду епіскапа ўладзімірскага ці луцкага пажыццёва	191
151. [1551.12.	Вільня].	– Парадак звароту з лістамі да паноў-рад, кіраўнікоў адміністрацыі, рыцарства і шляхты Вялікага княства Літоўскага і ў гароды	192
152. 1551.12.20.	Вільня.	– Загады Жыгімонта II Аўгуста аб памерах сярэбшчыны (надзвычайнага дзяржаўнага падатку на ваенныя дачныя апараты, падрыхтаваныя ў лавіцкім і вяданню Метрыкі ВКЛ) у 1551 г.	196
153. 1551.12.[21].	Вільня.	– Адказ Жыгімонта II Аўгуста паслам малдаўскага гаспадара Штэфана	198
154. 1552.12.29.	Вільня.	– Прывілей Жыгімонта II Аўгуста луцкім мяшчанам на гандаль па Валынскай зямлі без уплаты мытнай пошліны, на тры кірмашы ў год і на іншыя вольнасці	202
155. 1551.12.23.	Вільня.	– Прывілей Жыгімонта II Аўгуста двараніну Марціну Палецкаму, жонцы і дзецям яго на трыманне ў Вільні шкляной гуты на вечнасць	203
156. 1551.11.10.	Вільня.	– Загад Жыгімонта II Аўгуста пінскім яўрэйам перапісаць яўрэйскае насельніцтва Пінска і плаціць падаткі, вызначаныя ім Берасцейскім сеймам	205

НАВУКОВА-ДАВЕДАЧНЫ АПАРАТ 207

Спіс скарачэнняў 207

134.	Паказальнікі	210
	Імяны	210
	Геаграфічны	221
	Прадметны	234
	Слоўнік	266
	Табліцы	271
	№ 1. Храналагічны спіс дакументаў	271
	№ 2. Суадносіны новых і старых шыфраў рукапісу	272
	№ 3. Фармат і змест надпісаў ярлыкоў спінкі кнігі копіі	273
	№ 4. Пералік публікацый дакументаў	273
	Спіс ілюстрацыяў	276
	CONTENTS	277
	TURINYS	278
	СОДЕРЖАНИЕ	279
	ЗМЕСТ	295

УДК 947.6 + 947.45 + 947.7]«15»: 930.221(474.5)«15»
М 546

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522–1552 гг.). Кніга запісаў 28 /
Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: В. Мянжынскі, У. Свяжынскі – Менск:
ATHENÆUM, 2000. – 312 с.: іл. 8 (Калекцыя «Помнікі», Том I)

ISBN 985-6374-10-3

Выхад Кнігі № 28 Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага аднаўляе беларускую археаграфічную традыцыю публікацыі гэтага унікальнага корпусу крыніцаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Украіны ды ўсяго нашага рэгіёну Еўропы. Гэтая кніга таксама ёсць першай беларускай публікацыяй ў рамках міжнароднага праекта па даследаванні і выданню Метрыкі ВКЛ.

У Кнізе № 28 Метрыкі ВКЛ прадстаўленыя матэрыялы, якія датычаць Вільні, Менска, Полацка, Воршы, Мсціслава, Мазыра, Гайны, Кіева і іншых мясцінаў Беларусі ды ўсяго Вялікага Княства Літоўскага на працягу 1522–1552 гг. Дакументы публікуюцца ў арыгінальнай мове – старабеларускай. Кніга забяспечаная дэтальнымі ўводзінамі на беларускай, расійскай, ангельскай, літоўскай мовах, а таксама вялікім навукова-даведачным апаратам, падрыхтаваным паводле крытэрыяў міжнароднай праграмы па даследаванні і выданню Метрыкі ВКЛ.

Показальнік

Видання

Географічний

Прадметны

Слоўнік

Табліцы

№ 1. Хранальнічы спіс дакументаў

№ 2. Суднісны новыя і старыя шыфраў дакументаў

№ 3. Фармат і змест надпісаў архаічных і сярэньніх вякоў

№ 4. Паралік губаньчэй дакументаў

Навуковае выданне

Да друку падрыхтавалі:

Тэксты справаў, імяны показальнік, географічны показальнік,
табліцы №№ 1–4, спіс скарачэнняў – кандыдат гістарычных навук*Валеры Станіслававіч МЯНЖЫНСКІ*

Прадметны показальнік, слоўнік,

спіс аўтарскіх загаловаў – кандыдат філалагічных навук

*Уладзімір Мітрафанавіч СВЯЖЫНСКІ*Каардынатар праекта выдання Метрыкі ВКЛ – *Алег ДЗЯРНОВІЧ*Графічны дызайн выдання – *Андрэй ФЯДОРЧАНКА*Вёрстка і падрыхтоўка ілюстрацыяў – *Алесь ЖЫНКІН*Набор – *Ала С. ЦІХАНОВІЧ*Карэктурка – *Валеры МЯНЖЫНСКІ,**Уладзімір СВЯЖЫНСКІ*

ATHENÆUM

Commentarii Historiæ et Culturæ

паштовы адрас: а/с 71 Менск 220123

электронны адрас: anh@belsonet.net